

*Яўген Мірановіч (Беласток),
доктар габілітаваны,
кіраўнік кафедры беларускай культуры
Беластоцкага Універсітэту*

Барацьба санацыйных уладаў са спадчынай Грамады

Пасля разгрому Грамады беларуская праблема бачылася польскім уладам як лёгкая для вырашэння па прычыне адсутнасці арганізаваных структураў нацыянальнага руху і нізкага ўзроўню нацыянальнай свядомасці. Хаця пілсудчыкі ў першыя гады пасля прыходу да ўлады і адхрышчваліся ад палітыкі нацыянальнай асіміляцыі, але, па меншай меры, не збраліся спрыяць развіццю беларускіх арганізацый. Тадэуш Галуўка, палітык санацыйнага лагеру, які лічыўся прыхільнікам ліберальнай палітыкі ў адносяніі да нацыянальных меньшасцяў, сапраўды падкрэсліваў патрэбу развіцця беларускай мовы, літаратуры, школьніцтва, народнага мастацтва, аднак у выступленні ў сейме ў 1927 г. назваў беларускія партыі асяродкамі антыпольскага нацыяналізму¹. Арганізаваныя структуры нацыянальнага руху, якія з'яўляліся натуральнымі фактарамі, спрыяўшымі развіццю нацыянальнай свядомасці, а такім фактарам, несумненна, была і Грамада, успрымаліся ўладамі як пагроза для польскай дзяржавы. Грамада мела реальны ўплыў на кшталтаванне палітычнай свядомасці беларусаў, а таму яе канфлікт з дзяржавай быў непазбежным, паколькі ўлады лічылі, што толькі яны павінны ўпльываць на фармаванне свядомасці беларускага грамадства.

Сувязі кіраўнікоў Грамады з камуністычным рухам давалі ўладам падставу для расправы з усёй партыяй. Быў паставлена знак роўнасці паміж Грамадой і Камінтэрнам. У ацэнцы санацыйных уладаў мэты камуністаў з'яўляліся таксама і мэтамі Грамады². Гэтая тэза дамінавала ў даволі аб'ёмнай урадавай аналітычнай запісцы, прысвечанай БСРГ. Толькі на некаторых старонках узгадана, што апроч камуністычнага крыла, у гэтым руху існавала вельмі моцная нацыянальная фракцыя, якая імкнулася будаваць беларускую нацыянальную свядомасць, далёкую ад той

¹ Цыт. па: Paruch W. Od konsolidacji państwej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939). Lublin, 1997. S. 211.

² Lietuvos Centrinis Valstybes Archywas (далей: LCVA). Fondas (f.) 51, архивас (ap.) 17, bylos (b.) 521, k. 1-3.

канцэпцыі сацыяльнага ладу, што прадстаўлялі камуністы³. Праблему Грамады ўлады разглядалі толькі як вынік умяшальніцтва знешняга фактура ідзяржаўнай здрады грамадзян беларускай нацыянальнасці. Затое яны зусім не ўлічвалі ўнутраных хумоваў, спрыяўшых трываласці беларускага руху і спіхвалі яго на шлях радыкальной антыідзяржаўнай апазіцыі.

Пасля ліквідацыі Грамады засталіся людзі, якія шчыра ёй сімпатызавалі, засталіся створаныя грамадоўцамі выдавецтвы, газеты, бібліятэкі, кааператывы. Гэта была спадчына партыі, і зліквідаваць яе судовымі працэсамі і зняволеннем у турмах аказалася немагчымым.

На пачатку 1927 г. улады дэмантравалі шматрашучасці ў пошуках прычын да закрыцця асобных выданняў і канфіскацыі цэлых накладаў газетаў, некалі звязаных з Грамадой. Камісар ураду па Вільні, калі выдаваў у 1927 г. шматлікія загады аб канфіскацыі накладаў такіх газет, як “Беларуская Ніва”, “Наш Сцяг”, “Вольны Сцяг”, аргументаваў гэта тым, што выдаўцы акрэслівалі свае газеты як незалежніцкія, а значыцца, на думку камісара, самыя прызнавалі, што яны мелі антыідзяржаўныя харектар і ў сувязі з тым іх канфіскацыя ці закрыццё ўжывалася цалкам слушным⁴. Калі судне зацвярджаў прызначанай камісарам канфіскацыі, той выдаваў дазвол на зварот накладу, аднак толькі праз два месяцы ад часу прыняцця пастановы, калі друкаваныя матэрыялы трацілі актуальнасць⁵.

Лёгкасць, з якой была ліквідавана партыя, якая налічвала болей ста тысяч сяброў, не выклікаючы пры тым значнай грамадскай рэакцыі, прывяла ўлады да пераканання, што для вырашэння ўсіх беларускіх пытанняў хопіць адміністрацыйных і паліцэйскіх метадаў. Урад цалкам адыйшоў ад палітыкі партнёрскага трактавання якога-небудзь беларускага асяродку, узяўшы на ўзбраенне патэрналістычны падыход, які палягаў на сістэме ўзнагародаў за лаяльнасць, а таксама пакаранняў, паводле арбітральных ацэнак сітуацыі прадстаўнікамі ўлады. Улічваючы магчымасць беларускіх пратэстаў, на міжнародных форумах быў прыняты прынцып аргументацыі, што гэтыя пратэсты адлюстроўваюць пазыцыі толькі нязначнай колькасці маргіналаў, адарваных ад сапраўдных патрэбай і жаданняў беларускага насельніцтва ў Польшчы.

У 1929 г. улады прыступілі да расчушчага наступлення на Таварыства беларускай школы, якое было наймацнейшай і найбольш уплывовай арганізацыяй, укшталтаванай у часы Грамады. Пасля дэлегалізацыі партыі і арышту яе лідараў амаль палова гурткоў ТБШ спыніла сваю дзеяннасць⁶.

³ Тамсама. К. 13.

⁴ Тамсама. Ар. 1, в. 129, к. 333-339.

⁵ Тамсама. К. 344-347.

⁶ Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці (ДАБВ). Ф. 1, воп. 9, адз. з. 490, арк. 4-18.

На пачатку 1929 г. Таварыства пачало разбудоўваць свае структуры, што ў выніку мабілізавала ўлады да наступлення на іх. Часам прычынай да ліквідацыі мясцовых гурткоў была адсутнасць бухгалтарскіх книгаў і абронавання выдаткаў у суме некалькіх злотых⁷. Напрыклад, слонімскі стараста на падставе фармальных недахопаў у дакументацыі зліквідаваў некалькі гурткоў. Аднак часцей улады знаходзілі ў шэрагах гурткоўшчыц сапраўдных ці ўяўных камуністаў, што ўжо служыла апраўданнем для любых рэпресіўных дзеянняў. Нясвіжскі стараста ў рапарце за ліпень 1930 г. пісаў, што камуністы апанавалі пажарную варту, самаўрады і ТБШ. Каля 80 камуністаў, на яго думку, дзеянічалі ў гуртках ТБШ Нясвіжскага павету, якія аб'ядноўвалі ўсяго 269 сяброў⁸. Гэтая інфармацыя была атрыманая ад канфідэнтаў паліцыі. Аднак у самым рапарце, што складаўся з 6 старонак, узгадваўся толькі адзін факт актыўнасці камуністаў на тым абшары – знойдзеная паліцыянтамі ў леснічоўцы брашура, змест якой быў прызнаны прапагандай камуністычных ідэяў. З увагі на ўсеагульную пагрозу камунізму стараста дамагаўся забароны ТБШ, якое займалася галоўным чынам зборам подпісаў ад бацькоў на адкрыццё беларускіх школаў. “Скамунізаваных” (на думку старасты) структураў пажарнай варты і мясцовых самаўрадаў ён, праўда, забараніць не праўсаноўваў.

Шматлікія аналітычныя запіскі Палітычнага дэпартаменту МУС, якія датычылі дзеяніасці КПЗБ, сведчаць пра тое, што ўрад меў даволі шырокую інфармацыю на тэму камуністычных уплываў у беларускім руху і адносінах паміж нацыянальнымі арганізацыямі і КПЗБ. У камуністычнай пропагандзе ўсе беларускія арганізацыі акрэсліваліся як “фашистыскія”, “кулацкія”, “буржуазныя”, “палонафільскія”, а памяркоўныя дзеячы з ТБШ, як “нацыяналісты”, “сацыял-фашисты”, “агенты фашистыскай дыктатуры”⁹. Нягледзячы на гэта, улады пераследавалі “агентаў санацыі” пад лозунгам змагання з камунізмам.

Моладзь з беларускай гімназіі ў Вільні, якая ўдзельнічала ў розных формах пратэсту падчас працэсу Грамады, па загаду ваяводы была выдалена са школы. Камендантам паліцыі ў месцах пражывання выключаных вучняў было прадпісаны ажыццяўляць за імі сталы нагляд. Чыталіся і перакладаліся паліцыяй на польскую мову лісты гэтих вучняў да сваіх бацькоў, прычым найперш шукалі там доказы ўдзелу ў грамадоўскім руху¹⁰. Кіраўнік Грамадска-палітычнага аддзела Ваяводскага ўраду ў На-

⁷ Дзяржаўны архіў Гарадзенскай вобласці (ДАГВ). Ф. 551, вол. 1, адз.з. 1083, арк. 1.

⁸ Тамсама. Арк. 2.

⁹ LCVA. F. 51, ap. 17, b.123, k. 3.

¹⁰ ДАБВ. Ф. 1, вол. 9, адз. з. 1323, арк. 43-53.

ваградку ў лісце да беластоцкага, палескага і віленскага ваяводаў прасіў звярнуць асаблівую ўвагу на змест тэатральных прадстаўленняў, арганізаваных гімназічнай моладдзю, якая, на яго думку, пераняла тактыку Грамады. Паліцыя лічыла, што хоць гэтыя прадстаўленні, што ладзіліся ў вясковых хатах, навязвалі да царскіх часоў, у сапраўднасці інтэрпрэтавалі рэчаіснасць 1930 г. Таму наваградскі ваявода прапаноўваў сваім калегам-ваяводам забараніць, паводле прыкладу свайго ваяводства, беларускія тэатральныя прадстаўленні, у якіх маглі ўтрымлівацца антыдзяржаўныя ацэнкты¹¹.

У верасні 1929 г. пружанскі стараста Р. Валеўскі накіраваў ліст да палескага ваяводы, у якім інфармаваў апошняга, што шэсць маладых людзей з яго павета выехалі ў Вільню, каб паступіць у беларускую гімназію. Усе яны былі выключаны са школы за ўдзел у дэмманстрацыі падчас працэсу супраць лідэраў Грамады. Стараста апасаўся, што захопленыя ўпывамі Грамады, яны маглі стаць носьбітамі беларускай ідэалогіі на абшары яго павету, таму прасіў ваяводу аб дазволе асаблівага нагляду над імі¹².

Беластоцкі ваявода ў сітуацыйнай справаўладчы ў 1929 г. называў “грамадоўцамі” ўсіх беларускіх дзеячаў, асабліва актыўістаў ТБШ. Іх дзеянісць, якая палягала на спробах стварэння беларускіх школаў і адкрыяння непажаданых войтаў і ўраднікаў, харектарыздаваў як злачынную¹³.

Віленскі ваявода Людвік Бацянскі сваю пастанову аб забароне ТБШ ад 22 студзеня 1937 г. аргументаваў тым, што гэтая арганізацыя пераняла ўсе структуры Грамады пасля яе дэлегалізацыі і пад лозунгам культурна-асветніцкай дзеянісці правадзіла антыдзяржаўную дзеянісць у форме распальвання нацыянальных антаганізмаў. Доказам было тое, што ў 1928–1929 г. былі асуджаныя польскімі судамі кіраўнікі ТБШ – Браніслаў Тарашкевіч і Сымон Рак-Міхайлоўскі¹⁴.

У лістападзе 1936 г. гарадзенскі стараста Ян Дражанскі выслаў камендантам паліцэйскіх пастарункаў ліст з прадпісаннем сабраць інфармацыю пра ўсіх быльых сяброў Грамады¹⁵. Праз дзесяць гадоў пасля ліквідацыі партыі ўлады разглядалі яе быльых сяброў як патэнцыйных ворагаў. Стараста патрабаваў збору інфармацыі пра іх дзеянісць да інаслія 1927 г. У 1936 г. ужо існавала магчымасць пакарання тых асобаў, адносна якіх не было праўных падстав да пераследу судовымі шляхам.

У канцы 1930-х гадоў улады рагучы абрали курс на нацыянальную асіміляцыю беларускага насельніцтва. Галоўным крытэрыем ацэнкі ўдзе-

¹¹ Тамсама. Арк. 20. Ліст кіраўніка з 12.02.1930 г.

¹² Тамсама. Ф. 1, воп. 9, адз. з. 462, арк. 68.

¹³ Тамсама. Ф. 1, воп. 9, адз. з. 639, арк. 236.

¹⁴ Тамсама. Ф. 1, воп. 9, адз. з. 1306, арк. 9-96.

¹⁵ Тамсама. Ф. 24, воп. 1, адз. з. 157, арк. 57.

лу пэўнай асобы ў беларускім нацыянальным жыцці з'яўляўся факт яе прыналежнасці да Грамады. У лютым 1937 г. судом Беластока быў зарэгістраваны кааператыв пад назвай Згуртаванне працаўнікоў беларускага тэатру “Польмія”. Калі паліцыя сабрала інфармацыю пра заснавальнікаў кааператыву Канстанціна Сідаровіча і Васіля Лукашыка, дык было прызнана, што, як былыя сябры Грамады, яны ўжо не мелі небяспеку для дзяржавы. Кіраўнік Грамадска-палітычнага аддзелу ваяводства ў Беластоку выдаў загад старастам, каб яны не давалі дазволу на дзеянасць такога кшталту¹⁶. Такім чынам было забаронена ажыццяўленне статуснай дзеянасці легальная існуючай гаспадарчай арганізацыі.

А сабліва рашуча ўлады расправіліся з бібліятэкамі і чытальнямі, калісьці закладзенымі дзеячамі Грамады, а пасля падлеўтымі ТБШ. Пасля ліквідацыі ТБШ гэтыя бібліятэкі фармальна не мелі ўладальніка. У сувязі з гэтым некалькі старастаў у Палескім ваяводстве высунулі ініцыятыву, каб польская кніжкі з тых бібліятэк перадаць Польскай мацежы школьнай, а астатнія (найперш беларускія) знішчыць “як шкодныя на гэтай тэрыторыі”¹⁷. Ад імя ваяводы ім адказаў кіраўнік Грамадска-палітычнага аддзелу К. Ралевіч. У лісце пад грыфам “сакрэтна” ён рэкамендаваў “знішчыць праз спаленне”¹⁸. Напэўна гэты ўраднік усё ж разумеў, што падпісаў пастанову, якая кампраметавала дзяржаўную ўладу, таму загадаў мясцовым ураднікам вярнуць яму азначаны ліст з загадам спалення беларускіх бібліятэк адразу пасля яго прачытання.

Пераклад з польскай мовы Сяргея Токуя

Пытанні да Яўгена Мірановіча

Валянцін Мазец (Менск): Калі погляды Грамады і БХД прынцыпова не розніліся, як Вы паказалі, то, што перашкаджала іх збліжэнню? Што развязло іх пазней у розных бакі?

З Вашага выступу можна зрабіць высьнову, што любая культурніцкая дзеянасць з'яўляецца, фактычна, палітычнай. Ці правільна я Вас зразумеў?

Арсень Ліс (Менск): Вы казалі пра Таварыства беларускай школы як пра пераемніка Грамады, а Тарашкевіч яго харектарызаваў, як “дру-

¹⁶ Тамсама. Ф. 1, вол. 9, адз. з. 1306, арк. 1-15.

¹⁷ Тамсама. Ф. 1, вол. 10, адз. з. 1292, арк. 24. Ліст Пружанскага старасты Г. Збераньскага да палескага ваяводы з 04.04.1938 г.

¹⁸ Тамсама. Арк. 25. Ліст ад 13.04.1938 г.

гую лінію акопаў”. Ці не сустракалі Вы згадак, што ў перыяд Грамады Таварыства беларускай школы змяніла свой Статут і ўвяла ў яго пала-жэнне пра дзейнасць Таварыства на ўсёй тэрыторыі Заходняй Беларусі і нават на этнічных польскіх землях?

Захар Шыбека (Менск): Мяне цікавіць, ці не была Грамада права-кацыяй з боку польскіх спецслужбай? Методыка зразумела: стварыць арганізацыю, выявіць яе прыхільнікаў, каб потым адным ударам усё знішчыць.

Эдуард Мазько (Гародня): Ці баяліся польскія ўлады беларускага руху?

Алесь Смалянчук (Гародня): Ці можна казаць пра змаганне супраць спадчыны Грамады з боку савецкіх уладаў напрыканцы 20-х гг.? І яшчэ адно. Вы развязлі паніці асіміляцыі нацыянальнай іасіміляцыі дзяр-жаўнай. А якая розніца паміж імі, калі палітыка асіміляцыі адбываеца ва ўмовах польскай нацыянальнай дзяржавы?

Адказы Яўгена Мірановіча

Адказ Валянціну Мазцу: Да 30-х гг. культурніцкая дзейнасць такой і заставалася. Яна не лічылася антыдзяржаўнай. А ў 1937 г. з'явілася пастанова наваградская ваяводы пра ліквідацыю ўсіх беларускіх каапера-тываў. Фактычна, быў узяты курс на знішчэнне ўсіх арганізацый, у т.л. нават танцавальных калектываў. А саблівым прыкладам можна лічыць акцыю кіраўнікоў беларускіх нацыянал-сацыялістаў Акінчыца і Казлоў-скага, якія прапанавалі ўладам узамен за іх падтрымку змаганне супраць беларускіх камуністаў і незалежнікаў. Але тыя адмовіліся, заявіўшы, што і “вы будзеце развіваць беларускі рух”.

Адказ Арсену Лісу: Была пастанова кіраўніцтва ТБШ пашыраць сваю дзейнасць там, дзе існуюць структуры Грамады. У 1926 г. арганіза-цыі Грамады з'явіліся нават там, дзе не было беларусаў, а менавіта, у заходній частцы Беластоцкага павету. Таксама яны з'яўляюцца сярод беларусаў-каталикоў Сакольшчыны. Пазней іх ужо не было. Але най-больш цікавая сітуацыя склалася на Палесці. Тут структуры ТБШ доўгі час не існавала, але ў 1926 г. польскія ўлады зліквідавалі ўкраінскія асвет-ныя арганізацыі як камуністычныя. І ТБШ адразу пачала ў тых мясцовас-цях ствараць сваю структуру. Менавіта на Палесці яны аказаліся най-больш трывалай спадчынай Грамады, якая праіснавала да 30-х гг.

Адказ Захару Шыбеку: Няма ніякіх слядоў, што да стварэння Гра-мады прычыніліся польскія спецслужбы. Напэўна можна сцвярджаць, што Грамаду польскія ўлады не стваралі.

Адказ Эдуарду Мазько: Польскія ўлады баяліся беларускага руху толькі як часткі “савецкага фактара”. У 20-я гг. яны часцей яго проста ігнаравалі як палітычную сілу. Былі пэўныя, што гэты рух будзе няцяжка знішчыць пры ўмове адсутнасці ягонай падтрымкі звонку. У 30-я гг. раздаваліся асобныя галасы з лагера санацыі, якія крытыкавалі ігнараванне ўладамі “беларускага пытання”. Але ўсе яны належалі да кансерватыўнай часткі санацыі, якая амаль не мела ўплыву на реальную палітыку. Напрыклад, вельмі адмоўна гэтую палітыку ацэнъвалі Леан Васілевскі і Юзаф Цат-Мацкевіч. Апошні сцвярджаў, што гэта гібельная палітыка, бо ў выніку яе палякі ў Заходній Беларусі не маюць ніякіх партнёраў. Гэта былі рэдкія галасы сярод польскіх палітыкаў.

Адказ Алесю Смаленчуку: Калі прасачыць лёсы лідэраў Грамады, пасля таго як яны выйшлі з польскіх турмаў і перасяліліся ў БССР, адказ будзе адназначны: Так. Савецкія ўлады змагаліся супраць спадчыны Грамады. У 1938 г. усе дзеячы Грамады былі рэпрэсаваныя. Цікавы прыклад з І. Дварчаніным. У 1937 г. віленскі пракурор распачаў пошуки Дварчаніна як савецкага шпіёна. У 1938 г. гэты загад быў паўтораны. А Дварчанін ужо некалькі месяцаў таму быў расстрэляны ў СССР як польскі шпіён.

Дзяржаўная асіміляцыя грунтуюцца на лаяльнасці грамадзянаў да дзяржавы. Пры гэтым дзяржаўныя органы не звяртаюць асаблівой увагі на этнічную прыналежнасць гэтих грамадзянаў. У перыяд 1926 – 1929 гг. такая палітыка праводзілася ў дачыненні да ўсіх нацыянальных меншасцяў Польшчы. У 30-я г. пачаўся адыход ад гэтай палітыкі, які значна прыспешыўся пасля смерці Ю. Пілсудскага. Асабліва “даставалася” беларусам, якія, паводле Рамана Дмоўскага, былі “найгоршымі гатункамі палякаў”. Іх трэба было прывесці да “нормы”, што і рабілі дзяржаўныя чыноўнікі.